



Рагачова Аліна Юр'еўна, выпускніца Ашмянскай ДМШ 2003 г., прымала удзел у Конкурсе ім. К. Горскага у 2000 г., намінацыя “Фартэпіянана”, выпускніца УА “Лідскі дзяржаўны музычны каледж” ЦК “Музыказнаўства”, выпускніца УА “Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі”.



Амбражук Яўгеній Генадзьевіч, выпускнік Радуньскай ДМШ 2009 г., прымаў удзел у Конкурсе ім. К. Госкага у 2007 г., намінацыя “Труба”, выпускнік УА “Лідскі дзяржаўны музычны каледж” ЦК “Духавыя і ударныя інструменты”, выпускнік УА “Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі”.



(першая з права)

Бохан Таццяна Пятроўна, выпускніца Ваўкавыскай ДШМ 2009 г., прымала удзел у Конкурсе ім. К. Горскага ў 2009 г. у намінацыі “Цымбалы”, выпускніца УА “Лідскі дзяржаўны музычны коледж” ЦК “Струнныя народныя інструменты”, выпускніца УА “Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя М.Танка”.



Гародка Кацярына Дзмітрыеўна, выпускніца Наваельнянскай ДМШ 2005 г., прымала удзел у Конкурсе ім. К. Горскага у намінацыі “Домра” у 2001 г., выпускніца УА “Лідскі дзяржаўны музычны коледж” ЦК “Струнныя народныя інструменты”, выпускніца УА “Беларуская дзяржаўная музычная акадэмія”.



Каратай Вераніка Юр'еўна, выпускніца Валеўскай ДМШМ 2009 г., прымала удзел у конкурсе ім. К. Горскага ў намінацыі “Цымбалы” у 2009 г., выпускніца УА “Лідскі дзяржаўны музычны коледж” ЦК “Струнныя народныя інструменты”, выпускніца УА “Беларускі дзяржаўны педагогічны ўніверсітэт імя М.Танка”.



Карпічка Алена Аляксандраўна, выпускніца Бярозаўскай ДМШ 2003г., прымала удзел у конкурсе ім. К. Горскага у 2001 г. у намінацыі “Цымбалы”, выпускніца УА “Лідскі дзяржаўны музычны коледж” ЦК “Струнныя народныя інструменты”, выпускніца УА “Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі” (Філіял кафедры ў “Гродзенскім дзяржаўным музычным каледжы”).





Дзядовіч Вольга Іванаўна, выпускніца Жукоўшчынскай ДМШ 2003г., прымала удзел у конкурсе ім. К. Горскага у намінацыі “Акардэон” у 2001 г., выпускніца УА “Лідскі дзяржаўны музычны коледж” ЦК “Баян-акардэон”, выпускніца УА “Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі” (Філіял кафедры ў “Гродзенскім дзяржаўным музычным каледжы”).



Яновіч Дзіяна Валер’еўна, выпускніца Навагрудскай ДШМ 2009 г., прымала удзел у конкурсе ім. К. Горскага ў 2008 г. у намінацыі “Фартэрыяна”, выпускніца УА “Лідскі дзяржаўны музычны коледж” ЦК “Фартэпіяна”, выпускніца УА “Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя М.Танка”.



Адамчык Дзмітрый Валер'евіч, выпускнік Беняконскай ДМШ 2009 г., прымаў удзел у конкурсе ім. К. Горскага у 2004, 2008 гг у намінацыі “Баян”, выпускнік УА “Лідскі дзяржаўны музычны каледж” ЦК “Баян-акардэон”, выпускнік УА “Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі”



Міндзюль Яўген Валер'евіч, выпускнік СШ № 4 г.Ліда 2008 г., прымаў удзел у конкурсе ім. К. Горскага у 2008 г. у намінацыі “Акардэон”, выпускнік УА “Лідскі дзяржаўны музычны каледж” ЦК “Духавыя і ударныя інструменты” (трамбон), навучэнец УА “Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі”



Клімец Аляксандр Іванавіч, выпускнік Дзятлаўскай ДШМ 2009 г., прымаў удзел у конкурсе ім. К. Горскага у 2008 г. у намінацыі “Баян”, выпускнік УА “Лідскі дзяржаўны музычны каледж” ЦК “Баян-акарэон”, навучэнец УА “Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя М.Танка”



Казловіч Таццяна Віктараўна, выпускніца Бярозаўскай ДМШ 2003 г., прымала удзел у конкурсе ім. К. Горскага у 2001г. у намінацыі “Цымбалы”, выпускніца УА “Лідскі дзяржаўны музычны каледж” ЦК “Струнныя народныя інструменты”, выпускніца УА “Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі”





Сідаровіч Ксенія Аляксандраўна, выпускніца Лідскай ДШМ 2006 г., прымала удзел у конкурсе ім. К. Горскага у 2004 г. у намінацыі “Фартэпіяна”, у 2006 г. у музычна-тэарэтычнай алімпіадзе, выпускніца УА “Лідскі дзяржаўны музычны каледж” ЦК “Фартэпіяна”, выпускніца УА “Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі”



Лапінская Маргарыта Андрэеўна, выпускніца СШ №4 г.Ліда 2009 г., прымала удзел у конкурсе ім. К. Горскага ў 2007 г. у намінацыі “Скрыпка”, выпускніца УА “Лідскі дзяржаўны музычны каледж”, выпускніца УА “Інстытут сучасных ведаў імя А.М.Шырокага”



Ладыш Юлія Віктараўна, выпускніца Радунскай ДМШ 2001г., прымала удзел у конкурсе ім. К. Горскага у намінацыі “Баян” у 2001г., выпускніца УА “Лідскі дзяржаўны музычны коледж” ЦК “Баян-акардэон”, выпускніца УА “Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі” (Філіял кафедры ў “Гродзенскім дзяржаўным музычным каледжы”)



Логінава Таццяна Канстанцінаўна, выпускніца Ваўкавыскай ДШМ 2009 г., прымала удзел у конкурсе ім. К. Горскага у намінацыі “Віяланчэль” у 2007 г., выпускніца УА “Лідскі дзяржаўны музычны коледж” ЦК “Струнныя інструменты”, выпускніца УА “Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў”





Лукашэвіч Дар'я Пятроўна, выпускніца Лідскай ДМШ 2009 г. , прымала удзел у конкурсе ім. К. Горскага ў намінацыі “Фартэпіяна” у 2008 г., выпускніца УА “Лідскі дзяржаўны музычны каледж” ЦК “Фартэпіяна”, выпускніца УА “Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя М.Танка”



Макрушына Ганна Станіславаўна, выпускніца Дзятвянскай ДМШ 2009 г., прымала удзел у конкурсе ім. К. Горскага ў намінацыі “Домра” у 2005 і 2009 гг., выпускніца УА “Лідскі дзяржаўны музычны каледж” ЦК “Струнныя народныя інструменты”, выпускніца УА “Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Я.Купалы



Шкулепа Максім Фаміч, выпускнік Карэліцкай, ДМШ 2001г., прымаў удзел у конкурсе ім. К. Горскага у намінацыі “Труба” у 1999 г., выпускнік УА “Лідскі дзяржаўны музычны каледж” ЦК “Духавыя і ўдарныя інструменты”, выпускнік УА “Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі”



Хараненка Яўген Пятровіч, выпускнік Навагрудскай ДМШ 2001 г., прымаў удзел у конкурсе ім. К. Горскага у намінацыі “Трамбон” у 1999 г., выпускнік УА “Лідскі дзяржаўны музычны коледж” ЦК “Духавыя і ўдарныя інструменты”, выпускнік УА “Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі”



Куліш Аксана Васільеўна, выпускніца Смаргонскай ДМШ 2001 г., прымала удзел у конкурсе ім. К. Горскага у намінацыі “Баян” у 1998, 2001 гг., выпускніца УА “Лідскі дзяржаўны музычны каледж” ЦК “Баян-акардэон”, выпускніца УА “Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі”



Сіўко Ганна Аляксандраўна, выпускніца Жукоўшчынскай ДМШ 2006г., прымала удзел у конкурсе ім. К. Горскага у намінацыі “Баян” у 2001 г., выпускніца УА “Лідскі дзяржаўны музычны каледж” ЦК “Баян-акардэон”, выпускніца УА “Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі”





Ахрэмка Аляксандр Уладзіміравіч, выпускнік Цырынскай ДМШ 2003 г., прымаў удзел у конкурсе ім. К. Горскага у намінацыі “Труба” у 1999, 2003 гг., выпускнік УА “Лідскі дзяржаўны музычны каледж” ЦК “Духавыя і ўдарныя інструменты”, выпускнік УА “Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі”



Рагойша Бажэна Осіпаўна, выпускніца Лідскай ДМШ 2009 г., прымала удзел у конкурсе ім. К. Горскага у намінацыі “Флейта” у 2007 г., выпускніца УА “Лідскі дзяржаўны музычны каледж” ЦК “Духавыя і ўдарныя інструменты”, выпускніца УА “Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў”



Шваба Наталля Іванаўна, выпускніца Іўеўскай ДШМ 2009 г., прымала удзел у конкурсе ім. К. Грскага у намінацыі “Баян” у 2008 г., выпускніца УА “Лідскі дзяржаўны музычны каледж” ЦК “Баян-акардэон”, выпускніца УА “Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Я.Купалы